

---

## ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

---

УДК 22 – 31

*Т.М. Тарасава*

### СПАВЯДАЛЬНАЯ МАНЕРА АЎТАБІЯГРАФІЧНАЙ ПРОЗЫ Ў ВЫЯЎЛЕННІ ЭКЗІСТЭНЦЫЯЛЬНЫХ ПРАБЛЕМ ЧАЛАВЕКА

На матэрыяле аўтабіяграфічных твораў Ф. Аляхновіча “У капцюрох ГПУ”, Л. Геніюш “Споведзь”, С. Грахоўскага “Зона маўчання”, “З воўчым білетам”, “Такія сінія снягі”, Б. Мікуліча “Аповесць для сябе”, А. Адамовіча “Vixi”, А. Вата “Мой век. Вусныя мемуары”, дзённікавых запісаў Кузьмы Чорнага, эпістальянай спадчыны М. Гарэцкага разглядаецца функцыя спавядальнаі манеры ў выяўленні экзістэнцыяльной сутнасці чалавека. Споведзь як жанр, спавядальная манера і спавядальныя інтанацыі ў дзённіках, нататках, мемуарах, лістах надаюць аўтабіяграфічнай прозе моцны суб'ектыўны пачатак, скіраваны перш за ёсё на фіксацыю руху душэўных адценняў, іх непрадказальнасці і хуткаплыннасць. Спавядальная манера істотна пашырае абсягі успрынняцца аўтарскага духоўнага кампанента з яго абвостраным пачуццём уласнай прысутнасці ў свеце.

Аўтабіяграфічныя жанры прывабліваюць чытача дакладнай інфармаванасцю аўтара аб падзеях, сведкам і ўдзельнікам якіх ён з'яўляўся, максімальнай яго зацікаўленасцю ў фіксацыі зневяды жыцця і асабліва ўнутранага светаадчування, сцвярджэннем сваёй праваты, сваіх уласных ацэнак і вывадаў. Прыцягальная сіла аўтабіяграфічнай літаратуры перш за ёсё ў **моцным асабовым** пачатку і ў фактычнай дакладнасці рэалій, пакладзеных у структуру твора, у шчырасці і адкрыласці саманазірання, у псіхалагічнай “аголенасці” аўтарскага “я”.

Найбольш прыдатнай формай самавыяўлення ў аўтабіяграфічнай прозе XX ст. з'яўляецца споведзь, якая можа успрымацца або разглядацца як функцыя, як самастойны літаратурны жанр, так і як манера ў эпістальянай, мемуарнай і іншых аўтабіяграфічных літаратурных тэкстах. Спавядальныя інтанацыі ўласцівы кожнаму мастацкаму твору, які заглыблена даследуе ўнутраны свет героя, наогул споведзі ўласціва не сума штодзённых падзей, а змястоўнасць душэўных феноменаў, іх адкрыласць і шчырасць. У свой час А. Блок звярнуў увагу на спавядальныя характеристар вялікіх твораў мастацтва: “Я думаю, что великие произведения искусства выбираются историей лишь из числа произведений “исповеднического” характера” [1, с. 278]. Спавядальная інтанацыя ў аўтабіяграфічнай прозе здольна глыбей раскрыць аўтарскі духоўны кампанент, складнікамі якога з'яўляюцца і космас, і прырода, і нацыянальнасць, і эпоха, і культура.

Спавядальным творам уласціва абвостранае пачуццё ўласнай прысутнасці ў свеце. У аўтабіяграфічнай споведзі падзеі “вялікай” гісторыі могуць не мець арганічнага адзінства і насыць эскізы, фрагментарныя характеристар, а вось “присутнасць “псіхологіі” ў форме самааналізу з'яўляецца абавязковай умовай” [2, с. 240]. “Весьма вероятно, что наше время – великое и что **именно мы** (выдзелена намі. – Т. Т.) стоим в центре жизни, т. е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки” [3, с. 69], – пісаў А. Блок. Аўтабіяграфічнай проза ўнікальная тым, што “сам пісатель делает себя, свою жизнь, собственную судьбу предметом изучения в качестве экзистенции человека и не извне, а изнутри своего Я. В своей судьбе он пытался дойти до последней сути – до сути и судьбы экзистенции человека, а в себе найти человека как такового” [4, с. 263].

Невыпадкова прыхільнікі біяграфічнага методу ў французскім літаратуразнаўстве па-ранейшаму цікавяцца аўтабіяграфічным кампанентам прыгожага

пісьменства. Жан Пам'е піша, што “свет чалавека і свет мастака ўзаемазвязаны, і іх відавочнае размежаванне немагчыма” [5, с. 88–91]. У артыкуле бельгійскага літаратуразнаўцы Р. Марцье чытаем: “Хто сумняваецца ў тым, што мастак прысутнічае ва ўсіх сваіх творах? Важна ведаць: якое гэтае “я і на якім узроўні яно знаходзіцца” [6, с. 47]. На асобасны пачатак у творы звяртаюць увагу і расійскія вучоныя: “Самопознаніе автора, художественное постижение и претворение им собственного духовно-биографического опыта и черт своей индивидуальности составляет <...> неотъемлемое звено литературы <...> Актуализация этой стороны художественной тематики, происшедшая на протяжении двух последних столетий, свидетельствует об активности и зрелости **личностнога начала** (выдзелена намі. – Т. Т.) в составе культуры как таковой” [7, с. 50]. Важнасць праблематыкі аўтабіографічнай прозы выяўляеца праз яе суаднесенасць з вялікім цэлым. Дзяякоўчы гэтай суаднесенасці, творы становяцца змястоўна ёмістымі і сэнсава важнымі.

Для аўтабіографічнай літаратуры наогул важней з'яўляеца ўстаноўка на чытача. Жанр споведзі абавязкова патрабуе ўмоўнага ці рэальнага адрасата/чытача. Пытальнія і пабуджальныя канструкцыі ў тэкстах твораў заўсёды сведчаць аб прысутнасці адрасата. На своеасаблівы дыялог з абстрактным чытачом можа ўказваць форма “пытанне – адказ”. Шматлікія пытанні ў тэксце – гэта і элемент самаадрасацыі, і жаданне выдзеліць новую мінітэму. На ўнутранай вокладцы дзённікаў запісаў (“Vixi”) А. Адамовіч напісаў: “Запісы для сябе. Зрэшты, наўрад” [8, с. 305]. Прыйгадаем Б. Мікуліча: “Ітак, ставлю точку. “Повесть для себя”? Нет!..” [9, с. 467]. Аўтарскія прызнанні сведчаць, што дзённікаў запісы перастаюць быць проста ўласным дакументам, а становяцца паўнавартасным мастацкім творам, не страціўшы пры гэтым важкасць аб'ектыўнага дакумента.

Споведзь заўсёды разлічана на ацэнку сябе іншым – пахвальнную, асуджальную, але толькі не нейтральную. Спавядальнае слова пра сябе і пра свет у Л. Геніош, С. Грахоўскага, А. Адамовіча адкрытае, часам палемічнае: аўтары палемізуюць з іншымі людзьмі, з другой ідэалогіяй.

Спавядальныя характеристар мае дзённік Кузьмы Чорнага [10]. Кароткія запісы выяўляюць схільнасць аўтара да аналітыкі, але недастатковая інфармаванасць ва ўмовах ваеннага часу абмяжоўвае пісьменніка ў тым, каб правільна разабрацца ў сутнасці падзеі, выявіць іх філасофскую дамінанту. І тым не менш занатоўкі Кузьмы Чорнага сведчаць аб нерэалізаванай патрэбе пісьменніцкага “я” ў самавыяўленні, аб неабходнасці блізкага духоўнага субяседніка. Беларускі пісьменнік-філосаф, пазбаўлены магчымасці свабодна пісаць стаміўся ад тыражыравання ў друку шаблонных публіцыстычных артыкулаў без подпісу, ад вялікай горада Масквы. “Колькі за свой век я зрабіў гэтых перакладаў і напісаў усяго, што без майго подпісу запоўнівае старонкі ўсёй нашай прэсы! І ўсё на кавалак хлеба! Хлеб наш насушчны, усіх нас пасушыць” [10, с. 519].

Вобраз Кузьмы Чорнага на старонках дзённіка паўстае як вобраз чалавека, стомненага жыццёвымі выпрабаваннямі, нерэалізаванымі марамі і надзеямі, і ў той жа час шчыра ўсіхваліванага вызваленнем родных мясцін ад нямецкіх захопнікаў, уласным выздараўленнем і марай хутчэй вярнуцца дадому. “Родныя мае мясціны. Як мая душа рвецца туды! Яна заўсёды там. Там жывуць усе мае персанажы. Усе дарогі, пейзажы, дрэвы, хаты, чалавечыя натуры, пра якія я калі-небудзь пісаў. Гэта ўсё адтуль, сапраўднае” [10, с. 514]. “Чакаю хуткага пераезду ў Мінск, паспакайнець там душою, узмацніць целам і пісаць раман за раманам...” [10, с. 516].

Адлучанасць Чорнага ад беларускага асяроддзя, ад сяброў-пісьменнікаў, абмежаваная інфармацыя аб родным краі, акупаваным немцамі, паспрыялі таму, што ўвага мастака часцей скіроўвалася на агульназначныя праблемы быцця. “...Я пачаў

думаць пра вечнае – сваё...” [10, с. 519]. “Здань смерці мучыць мяне. Так я доўга не працягну” [10, с. 520]. "...Народ – гэта мільёны індыўідуальнасцей, кожны з сваім індыўідуальным абліччам і лёсам, хоць і падначаленым аднаму закону жыцця – нацыянальнаму і дзяржаўнаму” [10, с. 519]. “Кожная тая кніга добрая, калі яна ўзбівае чалавека на сталія і важныя думкі” [10, с. 519]. Тут і драматызм унутранага стану, і ўраўнаважаная мудрасць разуму, і спавядальныя ноткі імгненнай плыні пачуцця. Крызісны момант рэчаіснасці – апошняя тыдні вайны на беларускай зямлі – праломлены надзвычай напружанай свядомасцю хворага пісьменніка, які прагне хутчэй вярнуцца дадому.

Прызнанні аўтарскага “я” ў аўтабіографічным творы носяць не проста спавядальныя характеристар, але і ацэначны, што дае магчымасць гаварыць пра светапоглядныя ўяўленні мастака: уласнае разуменне і стаўленне да складаных перапляценняў дыялектычна супрацьлеглых якасцяў і сіл, успрыняцце свету ў руху і глыбіні. Талент пісьменніка бачыць супяречнасці навакольнага свету і сваёй уласнай натурыв істотна павялічвае магчымасць спасціжэння іх прыроды, засцерагае мастака ад догмаў і кансерватызму, сведчыць аб багацці жыццёвага матэрыва, здольнага ахапіць усю складанасць быцця. Імкненне заўважаць схаваную канфліктнасць праблем, агаляць “двойную ісціну” (А. Блок) і ацэніваць яе дыялектычную прыроду ўласціва сапраўдным майстрам аўтабіографічнай прозы. Спавядальны матыў, пабудаваны на прынцыпах выяўлення антыноміі ўнутраных супяречнасцей вобраза “я”, стаў вызначальнай прыкметай беларускай аўтабіографічнай “лагернай” прозы (“У капцюрох ГПУ” Ф. Аляхновіча, “Споведзь” Л. Геніош, “Зона маўчання” С. Грахоўскага, “З воўчым білетам”, “Такія сінія снягі”, “Аповесць для сябе” Б. Мікуліча).

Спавядальная інтанацыя ў аўтабіографічным тэксле можа быць узмоцнена лірызмам, які спрыяе глыбейшаму аўтарскаму самавыяўленню. І ў той жа час споведзь не ёсць поўнае адмаўленне ад лагічнага мыслення. Лагічны пачатак стварае каркас аўтабіографічнага твора, на які нанізаюцца імпрэсіяністычныя элементы вобразнасці, што ўласціва “Споведзі” Л. Геніош – твору глыбока лірычнаму і полісемантычнаму. Не пазбаўлена лірызму і проза С. Грахоўскага, якая, да таго ж, напоўнена адметным інтэлектуалізмам. Безумоўна, лірызм празаічных твораў паэтаў Л. Геніош і С. Грахоўскага абумоўлены пераважна паэтычнымі характеристикамі іх мыслення, але важна ўлічваць і эмацыйнальны напал самой тэмы даследавання, усхвалявана сур’ёзнай, балючай, па-філасофску глыбокай. Насычанасць твораў лірычнымі інтанацыямі аддаляе чытача ад празаічных уражанняў бягучага часу і выводзіць у сферу “высокага лірычна-абагульненага” (Халізей) асэнсавання рэчаіснасці, у сферу анталагічных праблем.

Жанравая форма споведзі з ярка выяўленым лірычным кампанентам фіксуе перажыванні, афарбаваныя агульназначнай суб'ектыўнасцю і эмацыйнальнасцю. “Лирическая эмоция – это своего рода сгусток, квинтэссенция душевного опыта человека. <...> Лирическое переживание – это своего рода душевное озарение, оно является собой результат творческого достраивания и художественного преобразования того, что испытано (или может быть испытано) человеком в реальной жизни” [7, с. 309]. У лірычных перажываннях С. Грахоўскага, Л. Геніош, А. Вата, А. Адамовіча і інш. прадстаўлена “прывабная непасрэднасць самараскрыцця аўтара, “расчыненасць” яго ўнутранага свету” [7, с. 315].

Споведзі пісьменнікаў-паэтаў Л. Геніош, С. Грахоўскага, якім перш за ўсё ўласціва гармонія прыродна-агульнага і асобаснага (“Душа паэта – сейсмограф” [11, с. 130], афарбаваны элегічным смуткам, які надае асобе пазачасавую каштоўнасць. Элегічныя інтанацыі надзяляюць “я” пачуццём “индивидуальной вписанности в объективную картину всеобщего жизненсложения” [12, с. 478]. Але “при этом элегизму

чужда идиллическая безграницная слияность с общей жизнью. <...> элегическое учитывая[ет] как индивидуально самоценное и неповторимое, так и общезначимое, подразумева[ет] возможность сопричастности людям, природе, миру и жизни в целом” [13, с. 199].

У аўтабіографічных записах Б. Мікуліча (“Аповесць для сябе”) таксама ярка выяўлены лірычны кампанент, афарбаваны агульназначнай суб’ектыўнасцю і эмацыянальнасцю, здольнай выявіць “найвышэйшыя веды” (“высшее знание”) пра свет і чалавека. Нават самае дробнае, нязначнае можа стаць крыніцай вялікага. Апошняя радкі записаў Б. Мікуліча (“Повесть для себя”? Нет! Я хочу, чтобы этот “конспект” повести был для всех, чтобы они любили и ценили жизнь и чтоб не расставались с мечтой!.. [9, с. 467]) канчаткова запэўніваюць чытача, што найважнейшай для пісьменніка была універсальная анталагічная праблематыка, здольная фіксаваць пазачасавую каштоўнасць асобы чалавека. Элегічнае замілаванне пісьменніка жыццём, нават паламаным, пакамечаным, раскрывае глыбінныя сутнасці “я”-асобы Б. Мікуліча.

Важным момантам у споведзі з’яўляецца яе часавая структура: аўтар можа сцінуць працяглыя падзеі, не вельмі важныя для яго, і, наадварот, пашырыць межы астронамічнага часу, калі аповед вядзеца пра душэўныя перажыванні, не падпрадкаваныя аб’ектыўнаму часу. У споведзі варт гаварыць хутчэй не пра гістарычны час, а пра час псіхалагічны, які здольны спалучыць з’явы прасторава аддаленых. У “Споведзі” Л. Геніюш чытаем: “Цераз Польшчу пераслалі мне лісты ад мамы. Завезылі іх недзе ў Паўночны Казахстан на станцыю Кіялы, где было галадно, халадно й цяжка. <...> Я дрыжэла за маміна жыццё, і калі мы вечарам скучыліся з мужам і холад біё мне ў твар, для мяне гэта быў холад дзікага Казахстану. <...> Францыя ляжала ўжо пакананай <...> Гераічна, амаль у адзіночку змагалася старая мудрая Англія <...>” [11, с. 41]. Польскі пісьменнік Аляксандар Ват (“Мой век. Вусныя мемуары”[14]), напрыклад, часта адхіляеца ад “лагернай” тэм і разважае наогул пра быццё чалавека, спецыфіку яго свядомасці, пра Бога і д’ябла, ролю мастацтва ў жыцці. Выход да анталагічнай праблематыкі сведчыць аб глыбіні гуманістычных назіранняў мастака, яго духоўна-эстэтычным вопыце.

Характэрная рыса спавядальнага жанру – суб’ектыўнае ўспрыняцце часу, што цягне за сабой то яго доўжанне, запаволенасць, а то і паскоранацца. Мастацкім увасабленнем такога адчування часу прозай XX ст. стала фрагментарнасць. У споведзі, дзённіку ўласна біяграфічны час спалучаецца з гістарычным па-рознаму, часцей за ўсё пераважае ўласна біяграфічны час (“бытавы час” Ніколінай), можна нават гаварыць аб пераўтварэнні гістарычнага часу ва ўласна біяграфічны. Гэта становіцца ўстойлівай тэндэнцыяй сённяшняга часу: працэс экзістэнцыялізацыі літаратуры абумоўлівае дамінаванне біяграфічнага часу над гістарычным. Даследчыкі Н. Ніколіна, А. Бандарка праз аналіз моўных сродкаў інтэрпрэтацыі ідэі часу прыйшлі да вывадаў, што тэндэнцыя сучаснай аўтабіографічнай прозы скіравана на пераўтварэнне гістарычнага часу ва ўласна біяграфічны час, які здольны вызваліць мінулае з-пад улады тленнасці, выявіць у ім найвышэйшы сэнс і зноў вярнуць яго вечнасці [15, с. 292].

Гістарычныя падзеі ў споведзі пераходзяць у разрад спадарожных каментарыяў, у цэнтры ўспамінаў аказваеца прыватнае быццё пісьменніцкай асобы. Дамінуючая роля ўласных успамінаў пісьменніка, надзвычай адчувальнага да навакольнага свету, не памяншае ступень еднасці асобы са сваім часам, а, наадварот, актуалізуе мінулае, павялічвае ступень даверу з боку чытача да апісаных падзей.

У “Споведзі” Л. Геніюш асноўная ўвага скіравана на ўнутранае жыццё свайго “я”, але немалаважнае месца ў творы займаюць зневіні падзеі, бытавыя падрабязнасці, і тут няма супяречнасцей, бо ўнутранае жыццё паэтэсы выяўляе сябе праз зневіні праявы. Злучанасць душэўнага свету “я” са зневінім здольна раскрыць глыбіні

падсвядомага не горш за псіхалагічны самааналіз. Духоўны свет Л. Геніуш не дэфармуецца ва ўспамінах нават самымі пачварнымі бытавымі ўмовамі, наадварот, побытавыя праблемы раскрываюць лепшыя якасці души жанчыны-маці, жонкі, умацоўваюць яе высокі маральна-этычны ідэал.

Спавядальная манера можа быць уласціва і эпісталалярю, які з'яўляецца арганічнай часткай мастацкай сістэмы пісьменніка. На жаль, у беларускім літаратурознаўстве няма сталай традыцыі даследавання дадзенай жанравай формы (на гэта звяртае ўвагу В. Стральцова ў кнізе “Шлях да сябе”[16]), што паказальна як сведчанне недаацэнкі папярэднім літаратурознаўствам суб'ектыўных форм творчасці: маўляў, гэта жанр побытавага зместу, другарадны, прыватны.

Тым не менш і пры самых неспрыяльных грамадска-палітычных умовах перапіска існавала, і мы павінны шукаць і знаходзіць у ёй тое, што ѿявляе бяспрэчную грамадска-пазнавальнью, мастацкую каштоўнасць. А між тым актуальнаясць вывучэння эпісталалярнага жанру, мемуарных, дакументальных формаў сёння відавочна ўзрастает. Тлумачыща гэта не толькі неабходнасцю пошукаў новых звестак пра пісьменніка, але і цікавасцю да яркай творчай індывідуальнасці. “...Лісты – гэта таксама літаратурная праца, якая не павінна прападаць дарэмна” [17, с. 10], – пісаў Я. Брыль. Эпісталалярная форма становіцца унікальным механізмам, які дае магчымасць актыўізаваць саманазіранне. Падрабязнае расказанне адрасату тых падзеяў, пра якія аўтар/герой піша, ёсць форма “самавыяўлення” аўтара/героя ў зменлівых прасторы і часе.

Лісты Б. Мікуліча [9] – своеасаблівы працяг дзённіка, дзе зафіксавана сутнасць яго ўнутранага жыцця, схаванага ад сямейнікаў і адасобленага ад зневяднага свету. Тут мы бачым і негатыўныя эмоцыі, і самакрытыку, і роздум над нерэалізаванымі марамі. Няпростыя бытавыя ўмовы, іх заземленасць не здольны дэфармаваць напружаны духоўны рытм асобы Мікуліча.

Эпісталалярная спадчына М. Гарэцкага [18] ў тым аб'ёме, у якім яна захавалася на сённяшні дзень, не дужа багатая. Прыйчына гэтага – трагічныя абставіны жыцця, трагічны лёс мастака. Лісты да жонкі склаліся ў своеасаблівы дзённік, які даваў магчымасць зафіксаваць больш-менш значныя падзеі ва ўмовах таталітарнага нагляду і цэнзуры. Лісты інфармацыйна багатыя, ім не ўласцівы адкрыты спавядальны характар, бо аўтар павінен помніць пра тое, што лісты могуць быць прачытаны цэнзурай. Каштоўнасць лістоў М. Гарэцкага ў тым, што гэта крыніца вывучэння жыццёвага шляху, аўтасведчанні і аўтапрызнанні, якія датычаць часу ўзнікнення творчых задум, падзеяў і здарэнняў, што паслужылі штуршком да напісання пэўнага твора. Гэта і крыніца самаацэнак, магчымасць заглыбіцца ў творчую лабараторыю, даведацца пра неажыццёўленыя планы, намеры.

Большасць лістоў М. Гарэцкага датычыць часу знаходжання пісьменніка ў Вятцы, таму пераважна пра іх і будзе ісці гаворка. Гэтыя лісты з поўным правам можна ахарактарызаваць як своеасаблівы нарыйс, што істотна дапаўняе старонкі “Скарбай жыцця”, гэта і рэалістычна-бытавы варыянт алегарычна-вобразнага твора “Скарбы жыцця”. Лісты вяцкага перыяду – прысуд таталітарнай сістэме, якая так несправядліва паставілася да аднаго з найбольш таленавітых мастакоў слова. Яго жыццё на высылцы – гэта суцэльнае прыніжэнне, здзек, пагарда да асобы. І сапраўды: тутэйшыя жыхары не адважваюцца браць на кватэрну асуджанага “ворага народа”, бо баяцца ўлады, мясцовая адміністрацыя не дае сталай працы. Сям'я ў Мінску галадае – жонка перабіваецца выпадковай працай, а трэба карміць яшчэ і малых дзетак. Бацькі выключаны з калгаса, хай сабе і на кароткі тэрмін.

Фактычна, гэта была трагедыя мастака, які і марыць не мог, каб надрукаваць пад уласным прозвішчам што-небудзь з напісанага. Невыпадкова ў ссыльнага ўзнікае жаданне назаўсёды кінуць пісьменніцкую працу, заняцца прыкладной справай. Але

прага тварэння, пачуццё адказнасці за свой талент перад Богам і сваім народам, перад Бацькаўшчынай аказаліся вышэйшымі за крыўду. “Часам находзіць на мяне вялікая злосць і крыўда, што фактычна адкінулі мяне ад літарацкае работы, як апошнюю непатрэбшчыну. Бо ці ж я магу ў сваіх цяперашніх умовах пісаць? А няўжо ж я так-такі нічога не варты, нават з самага левага пункту погляду? І вось надоечы напісаў у Менск начальніку ГПУ, каб вярнулі мне мае затрыманыя рукапісы. Але хто там пачуе мой голас, калі я не пісьменнік, якога б нехта цаніў як пісьменніка” [18, с. 447]. “Вяцкі” лісты – найбагацейшая крыніца звестак, якая істотна ўзбагачае нашы ўяўленні пра Гарэцкага як пісьменніка-грамадзяніна, чалавека і асобу.

Найперш варта адзначыць, што асаблівай увагі заслугоўвае стыль эпісталаў. Ён у значнай ступені абумоўлены зместам лістоў, апошні ж залежаў ад канкрэтных абставін, у якіх апынуўся пісьменнік. Агульнаўдома, што лісты палітссыльных старанна цэнзураваліся, а гэта вымагала ад іх аўтара гранічнай стрыманасці, асцярожнасці, узважлівага выкладу думак і меркаванняў. Адсюль – пэўны ўхіл у бытавую сферу (дзе жыве, дзе сталуецца, якія ўмовы працы, колькі атрымаў грошай і колькі выслаў і г. д.). Адсюль – і канстатацыйны, інфармацыйны стыль. Але і праз гэту эмаяцянальную сухасць выразна пррабівецца жорсткая, суровая праўда падняволынага жыцця ў 1932 годзе: “У нас падняліся цэны, падаражэў хлеб, пуд муکі каштую 40 рублёў, а служачым прадуктовых картак 1/IV у нас ужо не выдалі, – як у вас?” [18, с. 445]. “Бялізну сваю я лаплю сам; нічога, яшчэ доўга абыдуся без новай” [18, с. 439]. “Я ўсё чакаў, каб падмарозіла, але цяпер мне ўжо не бяды: купіў калёшы. Праўда, на левую нагу № 15, а на правую № 12, але заплатіў усяго 5 рублёў і вельмі задаволены гэтым набыткам” [18, с. 426]. Чытачы лістоў, можа, і не ўсведамляюць да канца ўсяго трагізму лаканічных сведчанняў-канстатацый: “У мяне навін няма” (27 снежня 1931 г.), “Навін у мяне няма ніякіх” (9 лютага 1932 г.), але ж для мастака, творчай асобы вымушаная, а тым болей працяглая ізаляцыя ад знешняга свету вельмі небяспечная. Яна згубна адбівецца на яго душэўным стане.

Вялікую каштоўнасць для даследчыкаў псіхалогіі творчасці маюць прызнанні, якія датычацца ўнутранага стану мастака, яго настрою, перажыванняў. У лісце ад 9 лютага 1932 г. М. Гарэцкі адзначае: “Я цяпер часта сню вельмі цікавыя сны. Гэтак са мною бывала і раней, напрыклад, у 1916–1917 гг. Фантастыка самая буйная і часам – вельмі страшная” [18, с. 438]. Паказальна, што перыяды інтэнсіўных сноў супадалі ў часе з надзвычай актыўнай творчай працай. Гэта значыць, у экстэримальных жыццёвых сітуацыях актыўізавалася і ўнутранае жыццё. Як бачым, тут ёсьць над чым падумаць. Псіхалогія мастака, працэсы падсвядомага, моманты, якія не кантролююцца “бодрствующим” разумам, – вывучэнне гэтых з’яў дапаможа глыбей спасцігнуць законы творчасці і асобы творцы.

Наша цікавасць да эпісталаў спадчыны М. Гарэцкага тлумачыцца яшчэ і тым, што гэта жанравая форма – перапіска – актыўна выкарыстоўвалася пісьменнікам у мастацкіх творах як змястоўны кампазіцыйны прыём. І ў запісках “На імперыялістычнай вайне”, і ў аповесці “У чым яго крыўда?”, і у “Камароўскай хроніцы” эпісталаўна-мемуарная форма паспяхова выкарыстоўваецца аўтарам. А, скажам, апавяданне “У чым яго крыўда?” цалкам пабудавана на прыёме ліставання герояў.

Лагічна дапусціць, што вопыт асабістай перапісі і форма ліставання ў мастацкім творы пэўным чынам узаемазвязаны, бо гэта – плён дзеянасці адной і той жа асобы. І сапраўды, знаёмыя з лістамі дае падставы сказаць, што і ў бытавой перапісцы М. Гарэцкі заставаўся мастаком слова. А некаторыя з лістоў, напрыклад ад 2 мая 1932 г., можна з поўным правам аднесці да ўласна мастацкага твора на той падставе, што пра сябе мастак расказвае ў З-й асобе, сябе называе Лявонам, горад Вятка ў яго – Круглагорск! Не менш паказальна, што ліст мае эпіграф (“Вяцкі народ хвацкі”).

Фактычна, гэта твор, дзе ёсьць пэўны сюжэт. Так, зроблена трапная замалёўка побыту жыхароў горада. М. Гарэцкі апісвае дзень, калі першамайскія свята і Вялікдзень супалі. “Яны пяклі, смажылі – хто іх ведае, да якога свята” [18, с. 447].

Звесткі, якія падае пісьменнік у лістах, уражваюць чытача горкай бязлітаснай праўдай: гаспадары кватэры прыйшлі запрасіць Лявона да святочнага стала, а ён у той час “лапіў кашулю і штаны”, мабыць, у падраным адзенні нязручна было ісці на першамайскую дэманстрацыю. Гэта ж не на працу! І тут жа яшчэ адзін штрых, які выразна раскрывае бесчалавечнасць умоў жыцця ссыльнага: “Памыцца к святу не ўдалося, бо тут праз усю зіму заўсёды была чарга ў лазню, а ў гэты дзень яна была велізарная” [18, с. 448].

Наступная дэталь яскрава характарызуе маральны ўзоровень аўтара/героя. Ён паводзіць сябе ў гасцях годна: стрымаў свой “нялюдскі апетыт, каб не зменшыць лічбу ватрушак”, якіх, напэўна, не так і багата было на стале. З ліста мы даведваемся і пра тое, якой была, кажучы сучаснай мовай, крымінагенная абстаноўка ў Вятцы на пачатку 30-х гг. Аказваецца, выходзіць вечарам з дому было рызыкоўна: “у гэткую пару на вуліцах Крутагорска могуць распрануць – як піць даць” [18, с. 448]. Аўтар ліста прыкмячае мнагалюдства ў Цараўскай царкве: “І людзі розных станаў. І ўва ўсіх свечачкі ў руках”. І тут жа ў свядомасці Лявона – па кантрасту – усплывае малюнак жыцця беларускай вёскі: “Гэта табе не цёмны закутак у палескай глушы, дзе чалавека не зацягнеш у царкву, калі верыць аўтару повесці пра Ядвісю” [18, с. 448].

Можна зразумець псіхалагічны стан аўтара ліста: галодны, у палапленым адзенні, ён, натуральна, звяртае ўвагу на рэчы, якія яго хвалуюць, якія нагадваюць пра прыніжанасць: на дэманстрацыі людзі “үсе добра прыбраныя (вядома, не па-панску), і твары ўва ўсіх здаровыя, як і ў звычайны сыты час” [18, с. 448]. Заканчваецца лістнарыс, ліст-апавяданне шматзначнай, можа нават сімвалічнай сцэнай – апісаннем вайсковых практикаванняў; “Ну, самая праўдзівая вайна: грукат, страляніна, агонь, дым, газы, выбухі. Лявон ніколі нічога падобнага на практичных занятках не спадзяваўся ўбачыць, і стаяў доўга, і ўспамінаў свой 1914 год” [18, с. 448]. Так, гэта было прадчуванне хуткай і непазбежнай вайны. Толькі вайны ўлады са сваім народам. Фактычна, яна ўжо ішла, бо на календары быў 1932 год, а шматлікія ахвяры гэтай вайны знаходзіліся ў канцлагерах, у той жа Вятцы.

Не менш драматычна гучыць і сказ, якім завяршаецца апісанне ваеных практикаванняў у мірны час: “Сёння ён (Лявон. – Т. Т.) шыў, чысціў, варыў бульбу, сушыў сухары. Заўтра на работу. І думаў пра вас. Сніў Ганначку, чаго ўжо даўно-даўно не было...” [18, с. 448]. Тут матыў трагічных прадчуванняў загучаў з асаблівай выразнасцю. Сухары сушаць, выпраўляючыся ў доўгую дарогу. Для М. Гарэцкага яна аказалася апошній. І з’яўленне ў снах маладой Ганначкі, якая заўчасна і трагічна загінула далёка ад роднай хаты, на чужынне, у вялікім горадзе, – яшчэ адзін акорд у трагічную мелодыю.

Эпісталалярная спадчына – багатая скарбніца слоў і моўных выразаў, якія не ўжываюцца ў сучаснай мове. Захаваны ў лістах і “сямейныя” слова і выразы, яны сведчаць аб духоўнай моцы сям’і, аб духоўным адзінстве сямейнікаў (подпіс пад лістамі: “Ма”, “Ваш Максімішча”, “Ваш Максім – дурны саўсім”, “Твой Стary Дурань”). У гэтых словах адбіўся і гістарычны час, і пэўныя трагічныя этапы жыцця мастака, яго светаадчуванне. Такім чынам, пісьменніцкае “я” ўключана ў сістэму этычных самаацэнак і ацэнак іншых людзей.

Танальнасць лістоў М. Гарэцкага – не традыцыйна спавядальная. Пачуцці, настрой аўтара трансфармаваны ў візуальныя разгорнутыя карціны. Разыграныя сцэны дэталізаваны, што стварае эфект жывога пластычнага малюнка. Такім чынам душэўнае напружанне, узрушэнне, збянтэжанасць пераведзены ў зрокавы план, які разбурае

спавядальны маналагізм і надае шматзначны метафарычны сэнс дробным рэчам. Прыйём мазаічнай дэталізацыі ў лістах М. Гарэцкага стварае арганічны сінтэз эпічнага, лірычнага і драматычнага пачаткаў, здольных выявіць сутнасныя быцціныя дамінанты, калі жыццё ў высылцы перастае быць толькі ўласным жыццём М. Гарэцкага, яно (жыццё) ператвараецца ў катэгорыю экзістэнцыяльнную, анталагічную: жыццё паміж народзінамі і смерцю; жыццё як антыпод смерці (ва ўмовах таталітарнай сістэмы проблема надзвычай актуальная).

Мы спыніліся толькі на асобных момантах цікавай і складанай проблемы, звязанай з вывучэннем спадчыны вялікага беларускага пісьменніка, грамадзяніна і патрыёта. Элементы споведзі, уласцівія лістам, выяўляюць маральныя якасці аўтара, складаныя супяречнасці яго ўнутранага свету. У лістах пераважае элегічная экзістэнцыяльная канцэпцыя жыцця (індывідуальнае душэўнае жыццё М. Гарэцкага паўстае як глыбокая ўнутраная драма), праўда, яна асветлена думкамі і клопатамі пра родных людзей. Характэрная эпісталаўрю М. Гарэцкага тэндэнцыя да максімальнага самаракрыцця, самаагалення праз побытавую сферу, рэаліі свайго часу, прынцып спавядальний адкрытысці патрабавалі шчырага прызнання ў самых патаемных думках і намерах. Лісты – гэта і аўтапартрэт, і аўтаінтэрпрэтацыя асобы мастака. Яны сведчаць пра ўзмоцненую ўвагу пісьменніка да працэсаў самапазнання і самаспасціжэння.

Споведзь як жанр (спавядальная манера як жанравая дамінанта споведзі) і спавядальныя інтанацыі ў дзённіках, нататках, мемуарах, лістах надаюць аўтабіографічнай прозе трывалы суб'ектыўны пачатак. Споведзь скіравана не на фіксацыю вынікаў псіхалагічных працэсаў, а на рух душэўных адценняў, іх зменлівасць і непрадказальнасць узаемапераходаў. Спавядальная інтанацыя істотна мяняе функцыю дэталі ў творы: дэталь знешняга свету становіцца псіхалагічнай дэталлю, якая выяўляе сутнасць унутранага свету чалавека. Споведзь разбурае класічную традыцыю аўтарскага ўсёведання (маналагізму) шляхам сінхроннай прысутнасці мінулага, цяперашняга і будучага часу, што непазбежна вядзе да шматаспектнага ўспрыніяцця адной і той жа з'явы.

Такім чынам, у выяўленні экзістэнцыяльных проблем чалавека спавядальная манера аўтабіографічных твораў можа несці:

- функцыю ўзмацнення самавыяўлення (през псіхалагічны самааналіз, лірызм, суднесенасць прыватнай проблематыкі з вялікім цэлым, през фрагментарную кампазіцыю);
- функцыю вызначэння эмацыянальна-ацэначных прыярытэтаў асобы (мая ацэнка сябе, ацэнка сябе другім, палеміка з іншымі, абвостранае пачуццё ўласнай прысутнасці ў свеце);
- функцыю сродку інтymізацыі аповеду (през лірызм (“прывабная непасрэднасць самаракрыцця” (Халізэў), элегічную інтанацыю);
- камунікатыўную функцыю (самаадрасацыя през форму “пытанне – адказ”, устаноўка на імпліцитнага чытача).

Шырокое распаўсюджанне спавядальных інтанацый у аўтабіографічнай прозе XX ст. выкліканы паглыбленым уяўленнем аб складанасцях унутранага жыцця чалавека, нежаданнем аўтара “растварацца” ў формах агульнага і сведчыць пра багацце і змястоўнасць (менавіта “маёй”) душы, якая варта стаць аб'ектам увагі іншага “я”.

## СПІС ЛІТАРАТУРЫ

1. Блок, А. Собр. соч. В 8 т. Т. 5 / А. Блок. – М. ; Л. : Гослитиздат, 1962. – 799 с.
2. Егоров, О. Г. Дневники русских писателей XIX века : исследование / О. Г. Егоров. – М. : Флінта : Наука, 2002. – 288 с.

3. Блок, А. Собр. соч. В 8 т. Т. 7 / А. Блок. – М. ; Л. : Гослитиздат, 1963. – 544 с.
4. Заманская, В. В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий / В. В. Заманская. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 304 с.
5. Pommier, J. La Querelle / J. Pommier. – RHLF – 1967. – № 1.
6. Цыт. па: Ржевская, Н. Ф. Литературоведение и критика в современной Франции : Основные направления. Методология и тенденции / Н. Ф. Ржевская. – М. : Наука, 1985. – 270 с.
7. Хализев, В. Е. Теория литературы : учебник / В. Е. Хализев. – 2-е изд. – М. : Высш. шк., 2000. – 398 с.
8. Адамовіч, А. Vixi. Тры апошнія аповесці / А. Адамовіч. – Мінск : Ковчег, 2002. – 504 с.
9. Мікуліч, Б. Аповесць для сябе / Б. Мікуліч // Чорны, К. Зямля : раман / К. Чорны. Аповесць для сябе : для сярэд. і ст. шк. узросту / Б. Мікуліч; Да зб. у цэлым: Пад рэд. Л. В. Календа. – Мінск : БелЭН, 1998. – С. 268–493.
10. Чорны, К. Збор твораў. У 8 т. Т. 8. Публіцыстыка, крытычныя артыкулы, дзённік, летапіс жыцця і творчасці, алфавітныя даведнікі твораў, паказчык імён / К. Чорны. – Мінск : Маст. літ., 1975. – 616 с.
11. Геніюш, Л. Споведзь / Л. Геніюш. / падрыхт. тэксту, прадм., камент. М. М. Чарняўскага. – Мінск : Маст. літ., 1993. – 271 с.
12. Тюпа, В. Художественность / В. Тюпа // Введение в литературоведение. – М., 1999. – С. 478.
13. Беляева, И. Идея бесконечности в “стихотворениях в прозе” И.С. Тургенева / И. Беляева // Художественный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация. – № 5. – Вильнюс, 2006. – С. 195–200.
14. Ват, А. Мой век. Устные мемуары. (Фрагменты книги.) / А. Ват ; перев. с польского Н. Каменевой ; предисловие Чеслава Милоша // Иностранный литература. – 2006. – № 5. – С. 173–245.
15. Николина, Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы : Учеб. пособие / Н. А. Николина. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 424 с.
16. Стральцова, В. М. Шлях да сябе : Сучас. аўтабіягр. проза як маст. сістэма / В. М. Стральцова. – Мінск : Беларус навука, 2002. – 112 с.
17. Брыль, Я. На людях и наедине с собой / Я. Брыль // Нёман. – 1997. – № 2. – С. 10–46.
18. Гарэцкі, М. Творы / М. Гарэцкі. – Мінск : Маст. літ., 1990. – 630 с.

**Tarasova T.N. “Confessional manner of the autobiographical prose in showing up the existential problems of a human being”**

Functions of the confessional manner in showing up the existential essence of a human being are investigated on the base of the autobiographical works by Alekhnovitch “In the GPU Claws”, by L. Guenish “Confession”, by S. Grakhovski “The Area of the Silence”, “With the Wolf’s Card” and “Such Blue Snows”, by B. Mikoulitch “The Novel for “Myself”, by A. Adamovitch “Vixi”, by A. Vat “My Century. The Verbal Memoirs”, by K. Cherny diary writings and by the epistolary heritage by M. Goretski. Confession as a genre and confessional manner, and intonation in diaries, memoirs, letters make the autobiographical prose very subjective: its aim is to fix changes in the movement of the soul, their unpredictability and transience. The confessional manner enlarges substantially the boundaries of perception of the authors’ spiritual component with its acute sense of presence in the world.